

АПЫТАЛЬНІК

для правядзення інтэрв'ю з жыхарамі старых драўляных дамоў
у былых вёсках, што апынуліся ў складзе горада

- 1) Ці стары дом, у якім Вы жывеце?
- 2) У якім годзе ён быў пабудаваны?
- 3) Ці належаў гэты дом Вашай сям'і?
- 4) Ваш дзед (сваяк; чалавек, які прадаў) будаваў яго сам?
- 5) Як яму ўдалося сабраць грошы?
- 6) Кім ён працаваў?
- 7) Дзе браўся матэрыял на пабудову?
- 8) Ці ведаеце колькі гэта каштавала?
- 9) Вы жывеце на вуліцы Ці ведаеце чаму яна так называецца?
- 10) Можа ведаеце, чаму Ваша вёска называлася
- 11) А як яна называлася раней і чаму?
- 12) А ў якім годзе яна была далучана да Мінска?
- 13) Ці былі ў бліжэйшым наваколлі старажытныя курганы?
- 14) Да якой гаспадаркі (калгаса, саўгаса) адносілася вёска?
- 15) Дзе знаходзілася кантора гаспадаркі?
- 16) Што на тым месцы зараз?
- 17) Ці ведаеце, дзе магла знаходзіцца панская сядзіба?
- 18) Як звалі паноў?
- 19) Якая памяць засталася ў людзей пра
- 20) Як выглядала сядзіба?
- 21) Яна была драўлянай, каменнай або змешанай (каменна-драўлянай)?
- 22) Што за ўстанова размяшчалася ў будынку сядзібы ў 1920-40-х гадах?
- 23) Калі сядзіба была разбурана?
- 24) Ці пражываў па суседству з Вамі які-небудзь вядомы чалавек (паэт, пісьменнік, вучоны, спартсмен)?
- 25) Дзе ён пражываў дакладна?
- 26) У якую школу хадзілі раней мясцовыя дзеці?
- 27) Дзе яна знаходзілася?
- 28) Калі гэтая школа была пабудавана?
- 29) Які рынак быў бліжэйшым да Вашай вёскі?
- 30) Дзе ён знаходзіўся?
- 31) У які магазін (краму) хадзілі жыхары Вашай вёскі і дзе ён знаходзіўся?
- 32) Ці займаліся людзі спортам у Вашай вёсцы ў 1940-40-ыя гады?
- 33) Якімі відамі спорту?
- 34) Як Вы думаеце, ці былі ў 1940-40-ыя гады на Вашай вуліцы веруючыя людзі?
- 35) У чым іх вера ў Бога праяўлялася?

- 36) Можа ў вёсцы раней была царква ці капліца?
- 37) Якое веравызнанне мелі вяскоўцы?
- 38) Калі паміраў чалавек, то дзе яго хавалі? На якіх могілках?
- 39) Ці быў у вёсцы дом культуры, бібліятэка? Калі былі, то дзе?
- 40) Як жыхары вёскі любілі адпачываць?
- 41) Ці хтосці з вяскоўцаў займаўся творчасцю?
- 42) Як раней, калі яшчэ не было побач горада, з Вашай вёскі дабіраліся да цэнтральнай часткі Мінска?
- 43) Ці сутыкаліся Вы і члены Вашай сям'і з рэпрэсіямі 1930-1940-х гадоў?
- 44) Ці расказвалі Вам вашыя бацькі пра ўз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР у 1939 годзе?
- 45) Можа ў Вас былі сваякі ў Заходняй Беларусі?
- 46) А як яны аднесліся да ўз'яднання?
- 47) Ці закранулі падзеі Вялікай Айчыннай вайны Вашу вуліцу?
- 48) Ці былі тут непадалёк у гады акупацыі якія-небудзь нямецкія аб'екты ці пабудовы?
- 49) Ці можаце распавесці пра партызан і падпольшчыкаў і іх барацьбу з акупантамі ў Вашай вёсцы і ваколіцах?
- 50) Як Вы думаеце, чым славілася Ваша вёска ў 1940-70-ыя гады?
- 51) Ці захаваліся ў Вас старыя сямейныя фатаздымкі з відамі Вашай вуліцы, гэтай вёскі ці Мінска?
- 52) Ці хацелі б Вы, каб памяць пра Вашу вёску засталася ў гісторыі Мінска?